



НАВУКА  
КІРАВАЦЬ  
ЭМОЦЫЯМІ

Сямейная  
клуб

ТАНЦЫ  
ШЛЮБНАГА  
ТЭСТУ

Сямейная  
клуб



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



# ЗВЯЗДА

16 МАЯ 2019 г.

ЧАЦВЕР

№ 89 (28956)

## ЛІЧБА ДНЯ

### 3 мільярды

долараў інвестыцый уклалі ў рэальны сектар эканомікі Беларусі (акрамя банкаў) замежнія інвестары за студзень — сакавік 2019 года, наведамілі ў Нацыянальным статыстычным камітэце. Асноўнымі інвестарамі арганізацый краіны былі суб'екты гаспадарання Расіі (40,9 % ад усіх інвестыцый), Вялікабрытаніі (20 %), Кіпра (10,8 %). Паступленне прамых замежных інвестыцый складала \$2,5 млрд, або 83,8 % ад усіх замежных інвестыцый. Арганізацыі Беларусі (акрамя банкаў) за студзень — сакавік 2019 года накіравалі за мяжу інвестыцый на суму \$1,4 млрд.

# ЛЯСНАЯ ТАЛАКА



Фота: Анастасія КІШЧУКА.

Работнікі Бараўлянскага спецлясгаса Мінскага раёна высаджаюць дрэўцы елкі еўрапейскай абалал аўтадарогі М3 на ўчастку ад Мінска да развязкі на пасёлак Бараўляны.



## КОРАТКА

Рэальныя грашовыя даходы беларусаў у I квартале выраслі на 7,3 %.

КДК у сакавіку — красавіку выявіў на сельгасаб'ектах больш за 1,8 тысячы фактаў безгаспадарчасці.

Беларусь на II Еўрапейскіх гульнях прадставіць 227 спартсменаў.

Беларускія «Паланэзы» і «Кропкі» паразілі ўсе цэлі на стрэльбах у Казахстане.



Вялікі тэатр Беларусі правядзе дзень адкрытых дзвярэй 24 мая.

У кітайскім Шэньчжэні верталёты неўзабаве стануць грамадскім транспартам.

Ва Узбекістане запушчана ўстаноўка, якая генеруе вяду з паветра.

Пётр Парашэнка падпісаў закон аб украінскай мове як адзінай дзяржаўнай. Дзеянне закона не распаўсюджваецца на сферу прыватных зносін і здзяйснення рэлігійных абрадаў.

## Соцыум

# ДАГЛЕДЗЕЦЬ БЛІЗКАГА ЧАЛАВЕКА

Некаторым гэта каштуе работы.

Якія яшчэ ёсць варыянты дапамогі сям'і?

З такой праблемай многія нярэдка сутыкаюцца падчас актыўнай працоўнай дзейнасці. Адночы паўстае пытанне — пакінуць работу альбо знайсці нейкія іншыя спосабы, каб годна дагледзець старога і хворага роднага чалавека. У кожнага з нас, у нашых сяброў і знаёмых ёсць свае гісторыі на гэты конт. І сваё меркаванне.

## Жыццёвыя гісторыі

Напрыклад, на маіх вачах адна калега, супрацоўніца абласной газеты, крыху больш за год разрывалася паміж працай і домам, дзе ляжала хворая маці. Яны з мужам па чарзе двойчы на дзень прыязджалі дадому. Ён дамовіўся з кіраўніцтвам, яму зрабілі абедзенны перапынак з 11 да 12 гадзін, ёй, адпаведна, з 12.30 да 15.30. Так яны ездзілі штодня, кармілі хворую, мянялі памперсы. А калі няма магчымасці рэгуляваць рабочы дзень альбо работа знаходзіцца даволі далёка ад дому? Яшчэ адны знаёмыя наймалі прыватную сядзелку, на што ішла не толькі пенсія старога бацькі, але амаль што і зарплата яго дачкі. Для многіх таксама не выйсце.

СТАР. 4



# Няпраўда, што моладзь не цікавіцца ваеннай тэмай...



Рэдактар аддзела пісьмаў газеты «Пухавіцкія навіны» Наталля ПАРХОМЧЫК.

У рэдакцыю да нашых калег прыйшоў ліст з Выбарга Ленінградскай вобласці, аўтар якога прасіў знайсці хоць якія звесткі пра родных. Ён нарадзіўся ў вёсцы Сінча Мінскай вобласці, але ў вайну ў 4-гадовым узросце разам з матуляй пакінуў тыя мясціны. Яго маці не любіла расказваць пра тыя часы, а сам Іван Фёдаравіч нічога не памятаў.

СТАР. 13

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008